

## Уступнае слова ад рэдактара

Вялікае Княства Літоўскае... Чытанне прац, прысвечаных яго гісторыі, змушае ўявіць папраўдзе вялікі край, што ахапоў вялізныя абшары і доўгія стагоддзі, і гаспадарства векапомнных падзеяй, дагэтуль важных для сведомасці сучасных людзей. Каранаванне Міндоўга, за-снаванне Гедымінам дынастыі, Грунвальд, барвяная слава Вітаўта, сузор'е гарадзельскіх гербоў, бронзавая мова Статутаў... Са старонак кніг Вялікае Княства бачыцца нібы з вышыні птушынага палёту — велічным і далёкім. Менавіта таму кніга Артураса Дубоніса «Лейці вялікага князя літоўскага: з гісторыі рannіх дзяржаўных структур літоўскага грамадства» адразу ж здзіўляе звыклага да высокага палёту чытача зусім іншай перспектывай, блізкай і прыземленай. У сваім даследаванні нараджэння, развіцця і заняпаду служыллага саслоўя лейцяў аўтар крок за крокам вядзе сваіх суразмоўцаў праз гаспадарскія двары, маёнткі і паселішчы, драўляныя хаты і стайні, земляныя ўмацаванні і бітвыя дарогі, ля неспакойных нямецкіх рубяжоў, у жыщё асобных людзей, лейцяў. Праца і павіннасці на карысць вялікага князя, свайго гаспадара, былі іх штодзённым заняткам, служба — гонарам і цяжкай ношай, вайна — славай і трагедыяй; Вялікае Княства, створанае іх рукамі, было іх уласным, блізкім і непасрэдным светам.

З цягам кнігі, калі Артурас Дубоніс заглыбляеца ў пачаткі саслоўя лейцяў, яго прыроды і месца ў Вялікім Княстве, паволі праясняеца цікавая рэч. Прэз звыклую сучаснаму чытачу структуру палітычных і эканамічных адносін, на якіх грунтавалася Вялікае Княства Літоўскае, праступае структура асабістых сувязяў паміж яго людзьмі, ад гаспадара да служыллага лейца. Лейці служылі ў якасці памежнай варты, абаранялі замкі, прадстаўлялі велікакняскую ўладу на ўскраінах і ўтаймоўвалі незадаволеных ёй; пазней яны даглядалі коней гаспадара і суправаджалі яго ў падарожжах. Ні ўтым, ні ў другім выпадку яны не былі дзяржаўнымі службоўцамі ці наймітамі. Лейці былі слугамі, якія добраахвотна далучаліся да двара вялікага князя, намінальна губляючы свободу на карысць гаспадара і набываючы гонар служыць яму асабістам. У адплату за вернасць гаспадар не толькі ўзнагароджваў лейцяў вотчынай зямлёр, але і паслядоўна апекаваўся імі і абараняў іх ад сваволля баяр і мажнаўладцаў у судовых спрэчках. Нават калі ў XV—XVI стст. ваеннае значэнне лейцяў паступова змяншалася і, нарэшце, знікла зусім, гаспадарская апека над імі працягвалася па традыцыі. Адносіны паміж вялікім князем і яго лейцямі нагадвалі адносіны паміж правадыром і дружыннікамі. Вядома, лейцеўская служба была нашмат шырэйшай за вайсковую; баявое брацтва лейцяў з гаспадаром спынілася, відаць, пасля заканчэння памежных войнаў на нямецкіх рубяжах у першай па-

лове XV ст., але традыцыйя асабістай апекі жыла яшчэ доўга. Тыповыя рысы лейцеўскага саслоўя як аднаго з дзяржаўных інстытутаў Вялікага Княства Літоўскага падкрэслівалі яго архаічнасць, паходжанне з яшчэ дафеадальных часоў. Таксама яны яскрава адлюстравалі тыповы для сярэднявечча працэс узнікнення грамадскіх інстытутаў з ланцужкоў асабістых сувязяў паміж людзьмі, якія часта трymалі грамадства мацней за групавыя палітычныя ці эканамічныя інтэрэсы.

Яшчэ адзін з цікавых нашаму чытчу моменту — які адзначае Артурас Дубоніс — этнічны змест паняцця «лейці». Сярод латышоў, жамойтаў, а магчыма, і русінаў імя лейцяў, нарочу з вызначэннем іх як велікакняскіх людзей і дзякуючы гэтаму, ужывалася для вызначэння іх як этнічнай групы, людзей з асобнай мовай і адрозным ладам жыцця. Адбывалася гэта таму, што лейці, самае імя якіх, імаверна, паходзіла ад *Leita*, першапачатковай бяссуфікнай назвы літоўскага краю, былі ўвасабленнем узнікаючых у краі ўладных структур, «людзьмі Лейты», «літоўцамі сярод літоўцаў». Тоеснасць лейцяў адзначалася сацыяльна-этнічным дуалізмам, дзе сацыяльная і этнічная яе паловы ўзаемна ўплывалі адна на адну. Такая мадэль развіцця этнічнасці надае этнічным групам і цалкам адметнае прасторавае вымярэнне, нязвыклае і нязручнае для прыхільнікаў этнічнай маналітнасці. Лейцеўскія паселішчы ад паўночна-заходняй Літвы да Валыні прымушаюць усвядоміць, што фармаванне літоўскай тоеснасці ішло найперш не ў цэнтры моўнага літоўскага масіву, а на раскіданых па тэрыторыі сучасных Літвы, Беларусі і Украіны абшарах, дзе вялікія літоўскія князі і іх верныя лейці стваралі новыя грамадскія структуры і новую дзяржаву.

Праз руплівы сінтэтычны аналіз звестак археалагічных крыніц, летапісаў, юрыдычных дакументаў, інвентароў, каліўцаў інфармацыі з жывой моўнай тканіны, геаграфічных даных Артурас Дубоніс нанова стварае свет лейцяў, які растаў у грамадскіх працэсах XVI ст., калі некаторыя з лейцяў далучыліся да кансалтідаванага саслоўя баяр-шляхты, а іншыя мусілі зліцца з сілянствам. У сваёй кнізе аўтар будзе гэты свет вельмі асцярожна, пазбягаючы занадта ращучых высноў. У многіх выпадках ён дае магчымасць лейцям Вялікага Княства праз дакументы і вусную памяць самім выказацца пра свае дзеі, свой стан, поспехі і паражэнні. Такі падыход дазваляе аўтару захаваць тую блізку і асабовую перспектыву ў адносінах да лейцяў і Вялікага Княства Літоўскага ўвогуле. Ён няўлоўна нагадвае звычай ранейшых часоў, калі самі лейці маглі апеляваць наўпрост да гаспадара і цэлымі сем'ямі сведчыць на судзе ў абарону сваёй годнасці і свабоды. Памятаючы пра гэта, рэдактар гэтай кнігі таксама абраў асцярожны падыход да рэдагавання, мэтай якога было хутчэй гранічна дакладнае данясенне да беларускага чытача аўтарскай рэканструкцыі гісторыі лейцяў, чым палеміка. Належныя назіранні і высновы ласкавы чытач, пасля бліжняга позірку ў свет лейцяў, зробіць сам.